

# Гульня як сродак фізічнага і інтэлектуальнага развіцця дзяцей

А. І. Смолік, Л. К. Кухта

Уайчыннай і замежнай культуралогіі значнае месца займае гульнявая канцэпцыя культуры, паводле якой вытокі культурагенезісу неабходна шукаць у здольнасці чалавека да гульнявой дзейнасці. Ужо Ф. Шылер, зыходзячы з ідэі антычнага філосафа Платона аб гульнявым космасе, стварыў адносна разгорнутую тэорыю мастацтва як гульні. Да гульнявой проблемы не аднойчы ў сваіх працах звязтаўся І. Гадамер. У прыватнасці, ён аналізаваў гісторыю і культуру як своеасаблівую гульню ў стыхіі мовы [1]. Завершанае афармленне канцэпцыя гульнявога генезісу культуры атрымала ў працах галандскага культуролага Й. Хейзінга, які лічыў, што чалавечая культура ўзнікае і разгортваецца ў гульні, носіць гульнявыя харарактар. Гульня — не біялагічная, а сацыякультурная з'ява, якая аналізуецца на мове культуралагічнага мыслення. Важнейшыя віды першапачатковай дзейнасці чалавечага грамадства перапляталіся з гульнёй. Гульня, сцвярджаў Й. Хейзінга, хутчэй, чым праца, была фармірующим элементам чалавечай культуры [2].


Вядомы еўрапейскі фенаменолаг Е. Фінк таксама прытрымліваўся меркавання, што гульня пранізвае ўсе асноўныя феномены чалавечага быцця. Яна гэтак жа першасна, як праца, любоў, смерць. Гульня ахоплівае ўсё чалавече жыццё да самых яго асноў, авалодвае ім і істотным чынам вызначае быцціны склад чалавека, а таксама спосаб разумення ім быцця. Менавіта тому Фінк узімкненне культуры звязваў з гульнёй. Без яе, сцвярджаў фенаменолаг, чалавече быццё ператварылася б у раслінае існаванне [3].

Выключную ролю гульні адзначалі і класікі сусветнай псіхолага-педагагічнай науки: Л. С. Выгоцкі [4], К. Гроос [5], П. Ф. Лесгафт [6], К. Д. Ушынскі [7], Ф. Фрэбелль [8] і іншыя. Яны адносілі гульню да аднаго з асноўных відаў дзейнасці, лічылі яе найважнейшым сродкам выхавання дзяцей, асабліва малодшага ўзросту. Так, П. Ф. Лесгафт разглядаў гульню як асобную форму адносін дзіцяці да наваколля. К. Гроос, які грунтоўна даследаваў гульню жывёлы і чалавека, разумеў гульню як своеасаблівую практиканні, развіццё спадчынных інстынктаў і задаткаў і лічыў яе першапачатковай формай несвядомага самавыхавання. Пазней сваю тэорыю ён дапоініў вучэннем аб гульні як катарсісе (ачышченні).

Значнае месца займае гульня ў педагогічнай спадчыне беларускага паэта, празаіка, драматурга, перакладчыка Івана Казіміравіча Кандрацьеў (1849—1904). Літаратурная творчасць нашага суайчынніка толькі пачынае даследавацца. Першыя крокі на гэтым шляху дазволілі выявіць у яго спадчыне грунтоўны

пласт дыдактычных прац. На працягу ўсёй літаратурнай дзейнасці І. К. Кандрацьеў шмат і з натхненнем пісаў для дзяцей. Пісьменнікі створана вялікая колькасць празічных і паэтычных твораў для юных чытачоў. Апавяданні і вершы для дзяцей склалі асобны зборнік «Золатая струна», папулярным у свой час было апавяданне «Стёпка-растрёпка», у якім у гумарыстычнай форме расказваецца аб паходжаннях маленькага свавольніка.

Сачыняў і апрацоўваў І. К. Кандрацьеў казкі. Шырока распаўсюджанымі да нашага часу з'яўляюцца апрацаваныя ім вершаваныя народныя казкі «Снегурочка» і «Сивка-Бурка, вешая каурка». Дайшоў да сучаснага чытача і зборнік «Русские народные былины», выдадзены ў 1884 годзе. Іван Казіміравіч уключыў у зборнік папулярныя сярод дзяцей быліны пра волатаў Чурылу, Іллю Мурамца, рускага асілка Кажамяку, баярына Калаварота, наўгародскага купца Садко. Значны інтарэс для экалагічнага выхавання мае кніга для першапачатковага чытання «В дружбе с природой». Творца разглядаў чытанне мастацкіх твораў як найважнейшы элемент выхавання падрастаючага пакалення. Аналіз зместу кандрацьеўскай дзіцячай літаратуры сведчыць: пісьменнік быў перакананы, што эфектыўнасць працэсу наўчання чытанню ў многім залежыць не толькі ад спосабу чытання, але і ад матэрыялу. Наш суайчыннік патрабавальна адносіўся да падбору тэкстаў, пропаноўваемых дзяцям для чытання. Кандрацьеўским складзены некалькі кніжак для пачатковага наўчання. У фондах Расійскай дзяржавнай бібліятэцы як рарытэт



**Аляксандар Іванавіч Смолік,**  
доктар культуралогії, прафесар,  
загадчык кафедры культуралогії  
Беларускага дзяржайна гульніверсітэта  
культуры і мастацтва

захоўваецца кніжка для першапачатковага чытання «Іскра Божья». У мастацкіх творах, вучэнай літаратуре, зймальных дапаможніках для дзяцей творца паўстае перад намі не толькі як майстар слова, але і перш за ёсё як чалавек, якога хвалюе лёс падрастаючага пакалення, які шчыра імкнецца да таго, каб дзецы выраслі адукаванымі, выхаванымі, духоўна багатымі. У тэкстах дзіцячых твораў выразна адчуваюцца абвостраная цікавасць да асобы дзіцяці, яго ўнутранага свету, паважлівія адносіны да дзіцянства, якія сталі дамінантай мастацкай творчасці І. Кандрацьеў.

У апошні наш візіт у Дзяржайную Расійскую бібліятэку нам пашчасціла адшукаць яшчэ адну цікавую невядомую працу І. К. Кандрацьеў, прысвечаную дзяцям. На паліцах бібліятэкі сярод рабітэтау захоўваецца прыжыццёвае выданне кнігі нашага суайчынніка «Дома и на воздухе» [9], якая стала вынікам шматгадовай працы па зборы і сістэматызацыі традыцыйных славянскіх гульняў для дзяцей. Дадзены аб'ёмны фаліянт пабачыў свет у 1894 годзе і пазней не аднойчы перавыдаваўся. У яго ўключаны амаль усе вядомыя на той час гульні і забавы для дзяцей, якія былі створаны славянскімі народамі ў працэсе культурагенезу. Пісьменнік сістэматызаваў гульні ў адпаведнасці з дзіцячым узростам, упльвам, які аказваюць яны на развіццё

тых альбо іншых бакоў асобы дзіцяці. Гульні аўтарам зборніка падзелены на тры катэгорыі: рухавыя, якія праводзяцца пераважна на паветры; дыдактычныя, якія разлічаны ў асноўным на падлеткаў; гульні па метадзе Ф. Фрэбеля. У прадмове да зборніка і шматлікіх каментарыях І. К. Кандрацьеў выказаў свае адносіны да гульні. Творца разглядаў яе як эфектыўны сродак фізічнага і разумовага развіцця падрастаючага пакалення. Так, ён адзначаў: «...Помимо того, что игры служат детям забавой, они, в то же время, могут развивать детей как физически, так и нравственно, и игры всегда будут привлекать детей, потому что они доставляют им движение, занятие для ума, подражание взрослым и веселье» [9, с. 5].

У першай частцы зборніка дзецям рекамендуюцца рухавыя гульні ад самых простых да складаных, якія разлічаны як на дзяцей малодшага ўзросту, так і на падлеткаў. Сярод іх шмат прадметных гульняў, у працэсе якіх іх удзельнікі засвойваюць розныя спосабы выкарыстання прадметаў: разнастайныя гульні з мячом («Лапта», «Мячом у чарадкі», «Лятучы мяч», «Калодка», «Лункі», «Бабкі» і інш.), з аброчом, каменьчыкамі і г. д.

І. К. Кандрацьеў сабраў у першым раздзеле шмат так званых рухавых ролевых гульняў, якія шырока выкарыстоўваліся ўсходнімі славянскімі народамі. Яны больш складаныя і разлічаны на дзяцей сярэдняга школьнага ўзросту і падлеткаў, сюжэты іх таксама больш разнастайныя.

Сучасным школьнікам даводзіцца шмат часу праводзіць за партай у школе, дома за пісьмовым столом пры выкананні хатніх заданняў. Таму рухомыя гульні на паветры з'яўляюцца неад'емнымі сродкамі фізічнага развіцця і ўмацавання здароўя вучняў. У гульнях такога кшталту ёсць роля альбо некалькі роляў, правілы і гульнявая сітуацыя, на першым плане — узнаўленне пэўных рыс харектару, уласцівых ствараемаму образу. Ролевые гульні ў асноўным камандныя, калектывныя, у іх удзельнічаюць шмат дзяцей. Напрыклад, гульня «Вялікі мяч» разлічана на 12 чалавек. Калектывнымі з'яўляюцца гульні «Коршун», «Воўк і авечкі», «Сцеражыся» і інш. Так, удзельнікі гульні «Коршун» выконваюць ролі драпежнай птушкі, куранятак, тыя бягуць да квактухі, а апошняя змагаецца з драпежнікам. На думку аўтара зборніка, у працэсе ролевых гульняў фарміруюцца важнейшыя якасці асобы дзіцяці: практычнае за-

сваенне правілаў паводзін, уменне падначальваць асабістыя інтэрэсы патрабаванням калектыву, развіваюча ваявія формы і ўменні стрымліваць свае дзеянні. Пазітыўна разглядаемыя гульні ўпłyваюць на неровую, мышачную і дыхальную сістэмы дзіцячага арганізма, узмацняюць абмен рэчывай і ўмацоўваюць сэрца і лёгкія. «...Игры в мяч, — піша І. К. Кандрацьеў, — принадлежат к лучшим гімнастыческім упражненіям: они доставляют много движений, дают телу гібкость, выносливость, силу и ловкость» [9, с. 7]. Сучасныя лагапеды сцвярджаюць, што кінетычныя ролевыя гульні таксама станоўча ўпłyваюць на развіццё мовы і мыслення.

Зборнік «Дбма и на воздухе» адметны тым, што ў ім, акрамя апісання гульні, даецца яе гісторыя, тлумачыцца этымалогія назвы, падрабязна апісваюцца правілы. Так, па меркаванні І. К. Кандрацьеў, назва гульні «Лапта» паходзіць ад драўлянай лапаты, якую спачатку выкарыстоўвалі як сродак падкідання мяча. Пазней яе замянілі палкай спецыяльнай формы. Дарэчы, тут жа пісьменнік апісвае памеры гэтай лапаты, яе форму, матэрыялы, з якіх яна выраблялася. Гісторыю гульняў «Бабкі», «Вялікі мяч», «Шашкі», «Шахматы», «Карты» і інш. педагог прасочвае ад старажытных часоў. Так, уznікненне шахмат ён адносіць да VI стагоддзя.

Па меркаванні нашага славутага суйчынніка, гульня павінна прыносіць яе ўдзельнікам пачуццё задавальнення і павышаны эмацыйнальны тонус, развіваць эстэтычны густ. У сувязі з гэтым І. К. Кандрацьеў уключыў у зборнік шмат карагодных гульняў, якія сфарміраваліся ў народнай культуры славян. Для іх характэрны жартоўныя песеннныя мелодыі, лёгкія і хуткія рухі. Усё гэта разам выклікае сапраўдную і жывую весялосць. «...Шутливая весёлость, движение, разнообразие, — адзначае пісьменнік, — вот вся поэзия хороводных игр» [9, с. 75]. Такія гульні, як «Авёс», «Качар», «Проса сеяць», «Заінька», «Верабечык» і інш. спалучаюць у сабе элементы народнага танца і песні. У тэксце зборніка прыводзіцца шмат узору народна-песеннай творчасці. Так, гульня «Расце мак» супрадаваецца народнай песняй:

Ай, на горе мак, мак,  
Под горою бел, бел!  
Ах, вы маки, маковочки,  
Золотые головочки!  
Станьте вы в ряд:  
Спросим-те про мак [9, с. 82].

Праз такія гульні дзеци без прымусу заўсвойваюць фальклорнае мастацтва, далучаюцца да прыгожага.

У другую частку зборніка І. К. Кандрацьеў уключыў дыдактычныя гульні, якія прызначаны для школьнікаў сярэдняга і старэйшага ўзросту. На думку пісьменніка, мэта такіх гульняў — развіццё пазнаваўчай дзейнасці дзяцей, іх памяці і ўважлівасці. Большасць дыдактычных гульняў адносяцца да настольных і праводзяцца ў дамашніх умовах. Разумове выхаванне ажыццяўляецца ў працэсе гульняў-загадак, гульняў-шарад, гульняў-задач, фантаў, гульняў-фокусаў і інш. Іх у зборніку налічваецца некалькі соцен. Вялікую ролю ў развіцці разумовых здольнасцей школьнікаў, лічыў Іван Казіміравіч, адыгрываюць шахматы, шашкі і нават карты. Аутар зборніка тлумачыць, што народная прастая картачная гульня не шкодныя для дзяцей. Яны, наадварот, карысныя, бо прывучаюць мысліць, дзеци ў працэсе картачнай гульні кіруюцца не інтэрэсам, а самалюбствам. «...Опасаясь потерять себя во мнении взрослых, — піша І. К. Кандрацьеў, — они напрягают все свои умственные способности, чтобы разыграть игру хорошо и даже выиграть, а если нет, то не заслужить упрёка в небрежности или несобразительности» [9, с. 217].

Асобна ў зборніку вылучаны гульні па метадзе нямецкага педагога Ф. Фрэбеля, які стварыў арыгінальную сістэму дашкольнага выхавання. Згодна з яго поглядамі, дашкольнікі павінны развівацца фізічна, знаёміца з людзьмі і прыродай, рыхтавацца да паступлення ў школу. У яго канцепцыі важная роля адводзіцца гульні. Асаблівасцю дзіцячай гульнявой дзейнасці з'яўляецца ўдзел у ёй дарослых. Педагогам было заўважана, што дзецим падабаецца, калі з імі гуляюць дарослыя, якія могуць унесці ў гульню больш разнастайнасці і цікавасці. Праз гульню дарослыя могуць без прымусу дапамагчы дзецим засвоіць неабходную суму ведаў, развіць мысленне, набыць уменні і навыкі. За аснову ў гульнях па метадзе Ф. Фрэбеля ўзяты прынцып канструявання. Іх зместам з'яўляецца зборка розных знаёмых дзецим аб'ектаў з гульнявых матэрыялаў з дапамогай канструявання. Так, І. К. Кандрацьеў прапаноўвае дзецим разам з дарослымі збудаваць з кубікаў дом, выкладзіць калечкамі, каляровымі чатырохкутнікамі падлогу, двор, сцяжынку ў сад, крыж і інш. Шэрраг гульняў прадугледжваюць лепку з гліны, вырабы з сасновай кары, саломкі і іншых матэрыялаў. Педагог быў перакананы, што

такі від творчасці выхоўвае мастацкі густ і выяўленчыя здольнасці, развівае мысленне, вакамер і каардынацыю рухаў.

У традыцыйнай культуры славянскіх супольнасцей шырока распаўсюджаным было лато. I. K. Кандрацьеў перапрацаўваў звычайнае лато ў інтэлектуальную дзіцячу гульню, якая садзейнічае разумоваму выхаванню. У 1897 годзе выйшла ў свет яго дыдактычная праца «Лото племён и народов» [10], якая неаднаразова перавыдавалася ў XX стагоддзі. Гэта своеасаблівая этнографічна гульня для школьнікаў, мэтай якой з'яўляецца развіццё іх пазнаваўчых інтарэсаў і замацаванне ведаў па гісторыі і геаграфіі, атрыманых у школе. Ад звычайнага лато яна адрозніваецца тым, што замест нумароў на кожнай картцы змешчаны выявы 12 прадстаўнікоў народаў свету. Фішкі заменены білецікамі, на якіх таксама надрукаваны назвы якіх-небудзь этнасаў. Падчас гульні яе ўдзельнікі выцягваюць білецікі і распавядаютъ пра 12 народаў, назвы якіх указаны на білеціку і выявы якіх змешчаны на адпаведнай картцы. Усяго на картках лато і білеціках указаны 144 прадстаўнікі розных народаў свету. У тэксле, які суправаджае карткі і білецікі, утрымліваецца інфармацыя аб месцы пражывання таго альбо іншага этнасу, яго характеристы, побыце, асаблівасцях мовы, адзення, рэлігіі. Так, аб японцах I. K. Кандрацьеў паведамляе дзецям наступнае: «..Япония расположена в Восточной Азии. Там проживает 70 млн населения. Господствующая религия — буддизм и синтез. Политическая власть представлена конституционной монархией. Японцы любознательны; способны и трудолюбивы. Основные виды занятий — земледелие и промышленность. Воспитание детей доведено до образца. Детей любят. В стране нет неграмотных. Домашняя жизнь японцев своеобразна и оригинальна. Они — любители праздностей и веселений, которые у них совершаются шумно и оригинально, большие любители уличных представлений» [10, с. 36—37]. Прыйкладна па такім узоры даеца апісанне і іншых этнасаў. Пераможцам у лато становіцца той удзельнік, які найбольш поўна апісаў 12 этнасаў, што ўказаны на білеціку і адпаведнай картцы.

Аналіз відаў традыцыйных гульняў, сабраных у кандрацьеўскім зборніку, стаў падставай для пошуку адказу на пытанне «Якім гульням у наш час аддаюць перавагу дзеци і падлеткі? Колькі часу яны гуляюць на паветры?». Даследаванне паказала, што падрастаючае пакаленне зусім не знаёма з традыцыйнымі



*Людміла Канстанцінаўна Кухта,  
кандыдат культуралогіі, дацэнт кафедры  
культуралогіі Беларускага дзяржаўнага  
універсітэта культуры і мастацтваў*

гульнямі. Іх замянілі камп'ютарныя гульні. Большасць дзеци і падлеткаў праводзіць за камп'ютарам велізарную колькасць часу, не заўважаючы нічога вакол сябе. Камп'ютар замяніў ім стасункі з сябрамі, заняткі ў гуртках па інтарэсах і проста скараціў час на падрыхтоўку хатніх заданняў. Бацькі нярэдка цэлы дзень знаходзяцца на працы і не могуць кантроліраваць час, праведзены дзецьмі за камп'ютарам, і гульні, якімі захапляюцца яны.

У навуковых працах, якія прысвечаны ўплыву камп'ютарных гульняў на фізічнае і інтэлектуальнае развіццё дзеци, адзначаецца, што часта камп'ютар негатыўна ўпłyвае на психіку падлеткаў. Дзеци, якія шмат часу аддаюць камп'ютарным гульням, не здольны пераключацца на іншыя віды дзеянасці, у іх назіраюцца моцная фізіялагічная ўзбуджальнасць, пагаршэнне зроку, агрэсіўнасць, збядненне эмакцыянальнай сферы, паколькі ігрок, які імкнецца перамагчы, павінен пастаянна стрымліваць свае пачуцці і заставацца спакойным. У якасці негатыўных наступстваў камп'ютарных гульняў называюцца звужэнне кола інтарэсаў падлеткаў, імкненне да стварэння ўласнага свету, адыход ад рэальнасці, а таксама ізаляцыя і складанасці ў міжасобовых контактах. У той жа час менавіта стасункі для падлеткаў служаць галоўным сродкам развіцця асобы. Большасць гульняў створаны па тыпе слаборніцтва карыстальніка з камп'ютарам, практична адсутнічаюць гульні, якія разлічаны на калектыўныя дзеянні.

Такім чынам, падрастаючае пакаленне XXI стагоддзя пазбайлена каштоўнасцей традыцыйных народных гульняў, якія адбіраліся тысячагоддзямі, правераны не адным пакаленнем наших продкаў, садзейнічалі фізічнаму, інтэлектуальному і духоўнаму развіццю асобы. Думаецца, наспела неабходнасць рэвіталізацыі

традыцыйных гульняў, іх мадэрнізацыі, спалучэння іх зместу з камп'ютарнымі тэхналогіямі. І сабраныя I. К. Кандрацьеўым разнастайныя па змесце і форме гульні мінулых стагоддзяў могуць быць эфектыўна выкарыстаны ў гэтай справе.

### Спіс цытаваных крыніц


1. Гадамер, И. Диалектическая этика Платона: феноменологическая интерпретация «Филеба» / И. Гадамер; пер. с нем. и предисл. О. А. Коваль. — СПб. : С./Петербургское философское о-во, 2005. — 225 с.
2. Хейзинга, Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня / Й. Хейзинга; пер. с нидерланд. и примеч. В. В. Ошиса. — М.: Прогнесс; Прогресс-Академия, 1992. — 464 с.
3. Финк, Е. Основные феномены человеческого бытия: Проблемы человека в западной философии / Е. Финк. — М., 1988. — 45 с.
4. Выготский, Л. С. Игра и её роль в психическом развитии ребёнка / Л. С. Выготский // Вопросы психологии. — 1966. — № 6.
5. Гроос, К. Душевная жизнь ребёнка / К. Гроос. — Киев, 1915. — 237 с.
6. Лесгафт, П. Ф. Приготовление учителей гимнастики в государствах Западной Европы / П. Ф. Лесгафт. — СПб.: Тип. В. С. Балашова. — 379 с.
7. Ушинский, К. Д. Детский мир: Для детей, родителей и педагогов: в 2 ч. / К. Д. Ушинский. — М. : Лествица, 2000. — 193 с.
8. Фребель, Ф. Воспитание человека / Ф. Фребель // «Kommt last uns unsern Kindern leben» / Н. Gunter и Н. Konig. — Берлин : Издательство К., 1982. — Т. 11. — 23 с.
9. Кондратьев, И. К. Дома и на воздухе: Дет. игры и забавы: в 3 ч.: ил. изд. / И. К. Кондратьев. — М. : П. П. Щеглов, 1894. — 267 с.
10. Кондратьев, И. К. Лото племён и народов: Этногр. игра для детей, состоящая из 12 карт со 144 назв. различ. племён и народов с описанием их быта, нравов, обычаев и религии / И. К. Кондратьев. — М. : Тип. Вильде, 1897. — 72 с.

Іван Казіміравіч (Кузьміч) Кандрацьеў — беларускі і рускі паэт, празаік, драматург, перакладчык. Нарадзіўся 9 (21) ліпеня 1849 г. у сяле Каловічы Вілейскага ўезда Віленскай губерні ў беднай сялянскай сям'і. Вучыўся ў Смаленскай школе ваенных кантаністай (1856–1858), затым у фельчарскай школе пры Пецярбургскай медыка-хірургічнай акадэміі. У сярэдзіне 1860-х гадоў пераехаў у Вільню, нейкі час працаваў у канцылярыі папячыцеля Віленскай вучэбнай акругі. Захапляўся тэатрам, паэзіяй. Выконваў асобныя ролі ў Віленскім тэатры.

У 1868 г. у «Віленскім весніку» быў апублікованы першы верш I. К. Кандрацье́ва «Вільня 22-га каstryчніка 1868 г.». Праз пайгода там жа надрукаваны верш «Прачысценская царква». У наступным годзе «Віленскі веснік» змяшчае на сваіх старонках яшчэ некалькі вершаў маладога паэта («Вільня», «З кожным годам у краі нашым...», «19 лютага», «З натуры»).

Іван Казіміравіч Кандрацьеў  
(1849–1904)





Будынак Пецярбургскай медыка-хірургічнай акадэміі,  
у фельчарскай школе якой вучыўся І. К. Кандрацьеў

Спрабуе сябе Іван Кандрацьеў і ў якасці драматурга. У 1872 годзе ў Расіі камісіяй апекі аб рабочых і рамесніках праводзіўся конкурс п'ес для народных тэатраў, у якім удзельнічаў і наш суайчыннік. Па выніках конкурсу яго гістарычная драма «На Паволжы» была прызнана лепшай, а яе аўтару быў прысуджаны Вялікі залаты медаль.

І. К. Кандрацьеў застасецца ў Маскве, працуе адначасова ў некалькіх рэдакцыях часопісаў і газет, выконваючы абавязкі сакратара. У 1878–1883 гадах з'яўляецца загадчыкам аб'яднанай рэдакцыі часопісаў «Свет і тени» і «Мірской толк», дзе рэгулярна публікуе свае разнажанравыя творы. Друкуецца таксама і ў мностве іншых перыядычных выданняў. Наш суайчыннік становіцца актыўным удзельнікам літаратурна-музычнага гуртка, які стварыў Іван Сурыкаў для пісьменнікаў-самавучак з народа. У праграмным для гэтага гуртка зборніку «Світанак» у 1872 годзе надрукаваны шэраг кандрацьеўскіх паэтычных і празайчых твораў. Паэтычныя творы І. К. Кандрацьея складаюць два зборнікі – «Думы и были» (1884) і «Под шум дубрав» (1897). Паэтам створаны таксама больш буйныя паэтычныя творы. Яго сучаснікі пазітыўна адгукнуліся на паэмы «Полтавская певунья» (1876) і «Альманзор».

Нашым суайчыннікам напісаны добра вядомыя і любімые народамі Беларусі і Расіі песні «По диким степям Забайкалья», «Чудо-гусли», «Сила песни», «Свирель», «То песни родины моей...», «Достался жребий мне святой...», «Черноброда краса Дуся...» і інш.

Паэт займаўся таксама перакладамі твораў славутых еўрапейскіх аўтараў. Найбольш удалымі лічацца яго пераклады твораў Дж. Байрана, І. В. Гётэ, Г. Гейнэ, В. Гюго, Ф. Копэ, Л. Камаэнса, Петrarка, Л. Уланда.

З-пад кандрацьеўскага пяра выйшла мноства шырока вядомых да нашага часу гістарычных раманаў: «Гуны», «Драма на Лубянцы», «Салтычыха». Апошні твор перавыдаваўся 5 (!) разоў.



Дом на вул. Каланчэўской у г. Москве,  
дзе знаходзілася кватэра І. К. Кандрацьева

I. K. Kandratsev z'яўляецца аўтарам 700-старонкавага нарыса «Седая старина  
Москвы», які вялікім тыражамі перыядычна выдаецца і ў нашы дні (1999, 2006,  
2008). Нашым суайчыннікам напісаны і гістарычны даведнік «Маскоўскі Крэмль».

Сябраваў пісьменнік з А. Саўрасавым, І. Левітанам, Антонам, Міхаілам і  
Мікалаем Чэхавымі, І. Сурыкавым, М. Успенскім, Ф. Няфёдавым, І. Белавусавым,  
Ул. Гіляроўскім.

Творчы і жыццёвы шлях I. K. Kandratsev трагічна перарваўся 19 мая (1 чэрвень) 1904 г.